

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКОМА КП(б)Б

№ 229 (6205) | 3 кастрычніка 1938 г., панядзелак | ЦЕНА 10 КАП.

ТЭОРЫЯ, ЯКАЯ ПЕРАЎТВАРАЕ СВЕТ

Выданнем курса гісторыі Усесаюзнай комуністычнай партыі (большэвікоў) Сталінскага Цэнтральнага Камітэта ў руці партыі зброю каласальнай сілы, — і сілу гэту пасцігае наш арыў, наша інтэлігенцыя ўсё паўней, усё асявей, усё выразней. Аўтары малавядомых падручнікаў і хрэстаматый, зойных да гэтага часу халоджэнне, вельмі адвольна — і часам груба няправільна — выкладалі гісторыю большэвіцкай партыі, ствараючы хаос і перабары ў маагах чытачоў. Гэтым падлягае зараз капец — створана адзіна, высокая, аўтарытэтная адбранае, рэкамендуемае Цэнтральным Камітэтам партыі кіраўніцтва, якое ўзбройвае кожнага нашага актывіста сапраўдным веданнем гісторыі вялікай партыі Леніна—Сталіна, велічэзнай асноў перадавой тэорыі чалавечства—тэорыі марксізма-ленінізма.

Вывучыць гісторыю ВКП(б) і працы Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, вывучыць «Капітал» К. Маркса, у якім ёсць усё асноўнае, што да марксізма да Леніна і Сталіна.

Вывучыць марксіска-ленінскую тэорыю трэба сур'ёзна, глыбока, творча — не як догму, а як кіраўніцтва да дзеяння. Толькі такое вывучэнне тэорыі моцна, толькі яно дае магчымасць усвоіць

«...сутнасць гэтай тэорыі і навуцна карыстацца гэтай тэорыяй пры вырашэнні практычных пытанняў рэвалюцыйнага руху ў розных умовах класовай барацьбы пролетарыята.

Авалядаць марксіска-ленінскую тэорыю — значыць умець узабагачыць гэту тэорыю новым вопытам рэвалюцыйнага руху, умець узабагачыць яе новымі палажэннямі і вывадамі, умець развіваць яе і рушыць наперад, не спыняючыся перад тым, каб, выходзячы з сутнасці тэорыі, змяніць некаторыя яе палажэнні і вывады, стаўшыя ўжо ўстаўшымі, новымі палажэннямі і вывадамі, якія адпавядаюць новай гістарычнай абстаноўцы» (Гісторыя ВКП(б), Заключэнне).

А ў гэтым — галоўнае, у гэтым — асноўныя сэнс задачы авалодання тэорыяй, пастаўленай партыяй перад нашымі кадрамі, перад савецкай інтэлігенцыяй. Бо кадры нашы, савецкая інтэлігенцыя пад кіраўніцтвам Ленінска-Сталінскага Цэнтральнага Камітэта і савецкага ўрада ажыццяўляюць, праводзяць на справе ўсё каласальную работу па кіраванні савецкай дзяржавай.

Соцыялізм перамог на 1/4 частцы зямнога шара, але 3/4 пакуль яшчэ падудалены капіталізму. Краіна наша знаходзіцца ў капіталістычным акружэнні, якое вядзе няспынную барацьбу супроць краіны соцыялізма. Каб устаяць супроць капіталістычнага акружэння, каб перамагчы капіталістычнае акружэнне, нам неабходна няспынна менавіта магутнасць нашай абароны, магутнасць савецкай дзяржавы. Кады ўпраўлення дзяржавай, наша інтэлігенцыя, каб здолела па-сапраўднаму выконваць сваю ганаровую, важнейшую дзяржаўную работу, здолела бачыць і ліквідаваць усё і ўсякія прохі і падкопы ворагаў з капіталістычнага акружэння, павінны быць добра ўзброены веданнем законаў руху грамадства.

Гэта задача — ўзбраенне кадраў, інтэлігенцыі тэорыяй марксізма-ленінізма — стаіць перад усімі партыйнымі арганізацыямі, як асноўнай, асноўнай, рашаючай. Прыстаўна да гэтай задачы трэба перадаваць сістэму партыйнай прапаганды. Ал захаляцца колькасна, ад парогі за колькасцю гуртоў, семінараў, партгібнетаў трэба адысці, прыняўшы за галоўнае — за палітычнае якасці прапаганды. Гурткі — далёка не адзіная форма вывучэння марксізма-ленінізма. Большасць савецкай інтэлігенцыі можа чытаць і вывучаць гісторыю ВКП(б), работы класікаў марксізма-ленінізма індывідуальна. Трэба толькі дапамагчы такому вывучэнню шырока пастаўленай друкаванай і вуснай кансультацыяй, лекцыямі лепшых прапагандыстаў, выданнем такіх лекцыяў.

Партыя Леніна—Сталіна няспынна рушыць наперад марксіскаю тэорыю ўсёўсё код гісторыі ВКП(б) вучыць, што

«...Пасля смерці Энгельса найвялікшым тэарэтыкам, а пасля Леніна—Сталіна і іншымі вучні Леніна — былі аднымі марксістамі, якія рушылі наперад марксіскаю тэорыю і ўзбагацілі яе новым вопытам у новых умовах класовай барацьбы пролетарыята.

І імяна таму, што Ленін і ланіны рушылі наперад марксіскаю тэорыю, ланінізм з'яўляецца далейшым развіццём марксізма, марксізмам у новых умовах класовай барацьбы пролетарыята, марксізмам эпохі імперыялізма і пролетарскай рэвалюцыі, марксізмам эпохі перамогі соцыялізма на адной шоста частцы зямлі.

Стварыўшы курс гісторыі ВКП(б), Цэнтральны Камітэт партыі, таварыш Сталін узброіў партыю новай выдатнай навуковай працай, якая ўзбагачае тэорыю марксізма-ленінізма. Гісторыя Усесаюзнай комуністычнай партыі (большэвікоў) — вялікая сіла рычар, які партыя скарыстае для таго, каб узяць за нязмерную вышнюю справу прапаганды марксізма-ленінізма, каб пераўтвараючай сілай нашай тэорыі авалодалі мільёны савецкіх інтэлігентаў. Гэта надасць новую магутную сілу нашай партыі, савецкай дзяржаве; гэта пскорыць перамогу камунізма ў нашай краіне, пскорыць падзенне капіталізма і перамогу камунізма ва ўсім свеце.

«ПРАВДА».

ПАСЛЯ МЮНХЕНСКОЙ ЗГОДЫ АНГЛІЯ І ФРАНЦЫЯ ЗРАБІЛІ ВЫКЛІК УСІМ МАЛЫМ НАРОДАМ

ПРАГА, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Газеты розных палітычных напрамкаў выказваюць найглыбейшае абурэнне адрадыштвам Англіі і Францыі, якія ўключыліся на мюнхенскай канферэнцыі ў адзіны фронт фашысцкіх дзяржаў. Асабліва вялікае абурэнне палітыкаў Францыі, звязанае, як вядома, з Чэхаславацкай рэспублікай пактам аб узаемнай абароне супроць агрэсараў.

Не саромячыся ў выразе па адрасу Англіі і асабліва Францыі, папраўшаі свае дагаворныя абавязальствы перад чэхаславацкім народам, дружэ авалодана адзначае, што толькі адзіна Савецкі Саюз праводзіць паслядоўную палітыку міру і стаіць на абароне інтарэсаў малых народаў.

Нават рэакцыйны чэхаславацкі публіцыст Пероўтка вымушан у рэдагуючым ім журнале «Прытомнасць» заявіць: «У гэты крытычны перыяд, калі ўсё авалодана апраўнутым, было ўсё-ж некалькі акалічнасцей, якія маглі выклікаць умяшэнне. Першым з іх з'яўляецца стапоўчая і самааддана міжнародная палітыка Савецкага Саюза. Ніколі мы не забудзем той пазіцыі, якую займаў СССР у найбольш цяжкія для нас моманты. Радасна і для будучага бачыць гэту вельміарную дзяржаву, якая працуе ў інтарэсах калектывнага міру. Трэба таксама, — піша Пероўтка, — аднавіць належнае чэхаславацкім камуністам, якія ўключыліся ў агучны нацыянальны фронт, завяршыўшы кар'еру нацыянальнага адзіства».

УСТУПЛЕННЕ ГЕРМАНСКІХ І ПОЛЬСКІХ ВОЙСК У ЧЭХАСЛАВАКІЮ

ЛОНДАН, 1 кастрычніка. (БЕЛТА). Па паведамленню карэспандэнта агенства Рэйтэр, германскія войскі і кастрычніка ў 14 гадзін перасеклі чэхаславацкую граніцу паміж Гельфенбергам (з боку Аўстрыі) і Фінштэраў і пачалі заняць устанавлены ў мюнхенскім пагадненні ад 29 верасня ўчастак № 1.

ПРАГА, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Першы дзень перадачы раёнаў Паўднёвай Чэхіі Германіі прайшоў без асаблівых інцыдэнтаў. К вечару 1 кастрычніка германскія войскі ўступілі на тэрыторыю муніцыпалітэтаў Вольны і Вяцэвішага Брода. Паміж разамішчэннем чэхаславацкіх і германскіх войск устанавіліся часовае трохкілометровая нейтральная зона, якая праходзіць за паўтара кіламетра па абодва бакі ракі Влтава. Пры падзенні чэхаславацкіх войскамі паравозных пунктаў размярваліся драўляныя стэны—саліды рытлі, пачалі явіцца, але дысплітавацца падпарадкаваліся ватам ад алыкоўзе.

Пачалася палітыка да эвакуацыі дробнай групы раёнаў—Падчочная Чэхіі (Падмоклі, Варнсдорф і інш.), Германія і Вяцэвішага Брода. Паміж разамішчэннем чэхаславацкіх і германскіх войск устанавіліся часовае трохкілометровая нейтральная зона, якая праходзіць за паўтара кіламетра па абодва бакі ракі Влтава. Пры падзенні чэхаславацкіх войскамі паравозных пунктаў размярваліся драўляныя стэны—саліды рытлі, пачалі явіцца, але дысплітавацца падпарадкаваліся ватам ад алыкоўзе.

УСТУПЛЕННЕ ГЕРМАНСКІХ І ПОЛЬСКІХ ВОЙСК У ЧЭХАСЛАВАКІЮ

ЛОНДАН, 1 кастрычніка. (БЕЛТА). Па паведамленню карэспандэнта агенства Рэйтэр, германскія войскі і кастрычніка ў 14 гадзін перасеклі чэхаславацкую граніцу паміж Гельфенбергам (з боку Аўстрыі) і Фінштэраў і пачалі заняць устанавлены ў мюнхенскім пагадненні ад 29 верасня ўчастак № 1.

ПРАГА, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Першы дзень перадачы раёнаў Паўднёвай Чэхіі Германіі прайшоў без асаблівых інцыдэнтаў. К вечару 1 кастрычніка германскія войскі ўступілі на тэрыторыю муніцыпалітэтаў Вольны і Вяцэвішага Брода. Паміж разамішчэннем чэхаславацкіх і германскіх войск устанавіліся часовае трохкілометровая нейтральная зона, якая праходзіць за паўтара кіламетра па абодва бакі ракі Влтава. Пры падзенні чэхаславацкіх войскамі паравозных пунктаў размярваліся драўляныя стэны—саліды рытлі, пачалі явіцца, але дысплітавацца падпарадкаваліся ватам ад алыкоўзе.

ПЕРАДАЧА ЧЕШЫНЯ ПОЛЬСКІМ УЛАДАМ

ВАРШАВА, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Сёння ў 13 гадзін па востраўскаму часу, пачалася перадача польскім ваяцкім уладам горада Чэшскай Цешыны. Пасля заняцця горада пачнецца паступовы перадача Чэшскага і Фрыштэцкага раёнаў, якія павінны закончыцца па 10 кастрычніка.

Польскаму пасланніку ў Празе дзержана весті перагаворы з чэхаславацкім уладам аб устанавленні аарот, у якіх павінны быць праведзены плебіцыты.

ПАДРЫХОТКА ПЛЕБІСЧЫТА ў АСОБНЫХ РАЁНАХ ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 1 кастрычніка. (БЕЛТА). У бліжэйшыя дні ў раёны Чэхаславакіі, у якіх, згодна мюнхенскаму пагадненню павінны адбыцца плебіцыты, прыбываюць міжнародныя ваенныя часці. Першай прыбудзе брыгада яскіскай паліцыі колькасцю ў 10 000 чалавек.

ПАРЫЖ, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Газета «Энтрансіжан» перадае, што к

кашту будучага тыдня пачнецца французскі салідат, у адпаведнасці з мюнхенскім пагадненнем, будучы адпраўлены ў Чэхаславакію.

Паведамленне аб гэтай адпраўцы французскіх войск будзе аброблена прэм'ерам Даладэ на надыходзячым 4 кастрычніка пасаджэнні Французскага ўрада.

Генлейн — „дзяржаўны камісар“ Судэцкай вобласці

БЕРЛІН, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Сёння апублікаван загал Гітлера аб перадачы ўпраўлення адпаведна ад Чэхаславацкіх раёнамі. На чале ўпраўлення оудэцкімі раёнамі пастаўлен

«дзяржаўны камісар Суцэцкай вобласці», палітаркаваны непапулярна Гітлера. На гэту пасаду прызначаны Генлейн.

ЗАПРОС УРАДА ЧЭХАСЛАВАКІІ АНГЛІСЬКАМУ УРАДУ

ПАРЫЖ, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Лонданскі карэспандэнт газеты «Пі парыз'ен» паведамляе, што чэхаславацкі ўрад звярнуў увагу англійскага ўрада на эканамічныя заурядненні, якія ўзнікнуць для Чэхаславакіі заража пасля правядзення ў жыццё мюнхенскага пагаднення.

Апрача таго, чэхаславацкі ўрад укажаў на тое, што палітычныя зняволены з ліку судэцкіх немцаў павінны быць, па мюнхенскаму пагадненню,

неадкладна вызвалены, між тым як ніякага рашэння не прынята адносна імагінатіўных чэшскіх таможных чыноўнікаў і пралетарыі мусовай чэшскай грамадзянскай адміністрацыі, уведеных гвалтова ў Германію ў мюнхенскім пагадненні таксама нічога не гароруцца і аб лёсе шматлікіх чэхаславацкіх грамадзян, якія ўсё яшчэ да гэтага часу знаходзяцца ў зняволенні ў Германіі ў якасці заложнікаў.

Азначанае распаралжэнне мае на мэце прыпыненне да ўдзелу ў плебіцыце ўсіх, хто не жадае алыну гэтых раёнаў ад Чэхаславацкай рэспублікі.

Распаралжэнне краявога ўпраўлення Чэхіі

ПРАГА, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Краёвое ўпраўленне ў Празе, якое пакуль сваё дзеянні на ўсё акругі Чэхіі, у стаяць якой уваходзіць і Судэцкая вобласць, выдала распаралжэнне, згодна якому ўсім грамадзянам прагначых азмешаных раёнаў прапануецца не пакідаць свайго месцажарства і не ўцякаць ва ўнутр краіны. Усе ра-

ней уцёкшыя з азмешаных раёнаў, г. зні, раёнаў дзе згодна мюнхенскаму рашэнню будзе праведзены плебіцыт, абавязаны на працягу бліжэйшых дзён вярнуцца назад.

Адстаўка двух міністраў чэхаславацкага ўрада

ПРАГА, 1 кастрычніка. (БЕЛТА). Два члены чэхаславацкага ўрада — міністры без партфеляў Зенкл (параліска галава горада Прага) і Букоўскі ў

знак пратэста супроць прыняцця чэхаславацкім уладам мюнхенскага пагаднення падалі ў адстаўку.

Венгрыя патрабуе свайго долі здабычы

ПРАГА, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Учора ў Будапешце выступіў па радыё венгерскі прэм'ер-міністр Імрэды і прашаваў аб адносінах Венгрыі да рашэнняў мюнхенскай канферэнцыі. Венгерскі ўрад заявіў Імрэды, незадаволен тым, што інтарэсы венгерскай

меншасці ў Чэхаславакіі «абыйдзены» мюнхенскай канферэнцыяй. Венгерскі ўрад патрабуе неадкладных тэрміна рыйных уступак з боку Чэхаславакіі ў бліжэйшы час качацца на гэту пытанню афіцыйнае нота венгерскага ўрада.

ЗА РУБЯЖОМ.
Пасля мюнхенскай згоды.
Англія і Францыя зрабілі выклік усім малым народам.
Уступленне германскіх і польскіх войск у Чэхаславакію.
Падрыхткі плебіцыта ў асобных раёнах Чэхаславакіі.
Запрос урада Чэхаславакіі англійскаму ўраду.
Адстаўка двух міністраў чэхаславацкага ўрада.
На франтах у Іспаніі.
Адстаўка марскога міністра ў Англіі.
Ваенныя дзеянні ў Кітаі.



Брыгадзір комсамольскай брыгады імя 38-гадовага ВЛКСМ, комсамольска-сталаўскага дрывапрамысловага заводу імя Молатава тав. В. П. Бачурый. Уключыўшыся ў перадавыя камуністычныя сааборніцтва прадырмстваў, тав. Бачурый дабіўся штодзённага выканання плана на 200 проц.

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОўНАГА СОВЕТА СССР аб узнагароджанні кампазітара Пакрас ордэнам Прадоўнага Чырволага Сцяга

За заслугі ў справе стварэння рэду баявых савецкіх песень, якія сталі здыкатна шырокіх мас народа, узяўча радзіць кампазітара Пакрас Дамітрыя Іжаўлевіча ордэнам Прадоўнага Чырволага Сцяга.
Намеснік старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР Г. ПЕТРОУСКІ, Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР А. ГОРКІН.
Масква, Крэмль. 1 кастрычніка 1938 г.

ХРОНІКА

Прэзідыум Вярхоўнага Совета СССР назначыў тав. Булганіна Н. А. намеснікам старшыні Совета Народных Камісароў Саюза ССР і старшынёй Праўлення Дзяржаўнага банка СССР.
Прэзідыум Вярхоўнага Совета РСФСР назначыў тав. Булганіна Н. А. ад аб'явізку старшыні Совета Народных Камісароў РСФСР у сувязі з пераходзіцям ято на іншую работу. (БЕЛТА).

ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ САМАЛЁЦЕ „РОДИНА“

1 кастрычніка месцазнаходжанне самалёта «Родина» не выдзела. Поптукі прадаўцаў.

ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР АБ ХОДЗЕ СЕЛЬСНАГАСПАДАРЧЫХ РАБОТ ПА АБЛАСЦЯХ РЭСПУБЛІКІ НА 30 ВЕРАСНЯ 1938 Г. (у проц. да плана).

Вобласць	Усёго пасевна азімкі	У тым ліку саправаж	Паліва азімкі	Каласавы бугубы	Пашта іграў са сенам	Замалена сілоу	Замочана капальна	Вылітае кампальна з сенамі	Абмочана азімкі амальнакі арышкі
Віцебская	99,9	90,5	17,7	45,1	34,3	51,1	60,3	—	73,3
Гомельская	99,9	47,4	15,7	30,4	72,3	45,9	75,8	27,0	73,3
Маглёўская	99,6	63,4	13,4	25,9	45,8	39,2	70,9	20,8	63,2
Менская	100,2	91,4	28,3	35,4	19,8	59,0	69,6	7,5	56,4
Палеская	101,0	80,3	21,0	36,4	52,5	63,3	80,2	44,7	64,7
Па БССР	100,0	78,5	21,0	35,5	41,0	49,7	75,4	24,0	65,5
Было на 20/IX-38 г.	96,9	75,0	14,6	7,8	19,3	41,8	71,8	12,3	57,4

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДДЕЛ НАРКАМЗЕМА БССР.

ПАВЕДАМЛЕННЕ ЧЭХАСЛАВАЦКАГА ўРАДА АБ ПРЫНЯЦЦІ ПОЛЬСКАГА УЛЬТЫМАТУМА

ПРАГА, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Учора вечамам Чэхаславацкае тэлеграфнае агенства апублікавала наступнае афіцыйнае камюніке: «Сёння адбылося пасаджэнне ўрада пад старшынствам прэзідэнта рэспублікі Бенеша. На пасаджэнні была абмеркавана нота польскага ўрада ад 30 верасня, якая ультыматывна патрабуе неадкладнай перадачы часткі Чэшскай акругі (раёнаў з польскім населенствам у Маравіі). Пасля ўсеабаковага абмеркавання гэтага патрабавання, улічваючы цяжкую міжнародную сітуацыю і факты прымусу, што вынікаюць з мюнхенскага пагаднення, урад прапашуе прыняць польскае патрабаванні. На гэта цяжкае рашэнне».

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

КІРАВАЦЬ ПРЫЁМАМ У ПАРТЫЮ

Слуцкая раённая партарганізацыя, уагавалішы палітычную актыўнасць мас, шырока разгарнула работу па прыёму ў свае рады непартыйных большавікоў, стыханнаў прадрывнасцю і калгасных палёў Калі за ўвесь 1937 год па раёну было прынята ў партыю ўсяго толькі 10 чалавек. То за 8 месяцаў 1938 года мы прынялі ў свае рады 52 чалавекі (з іх 13 чалавек перададзена з кандыдатаў у члены і 39 прыняты кандыдатамі ў члены партыі).

Большасць таварышаў, прынятых у партыю, прайшла вялікую школу грамадскай работы ў групах спачуваючых, у комсамольцы, праявіла сябе большавіцкімі агітатарамі і арганізатарам. Усе яны выхоўваліся і загартоўваліся пад кіраўніцтвам партарганізацыі ў барацьбе з лютымі ворагамі народа — трацкіска-бухарынскімі агентамі фашысцкага рэжыма.

Вось каго мы прынялі ў рады нацяй партыі. Таварыш Каляк, ініцыятар стыханнаўскага руху торфазавода «Радзічава», выконвае норму на 250—300 проц.

Лепшы стыханнавец-трактарыст Кучыньскі МТС тав. Таран працуе без аварыі і сістэматычна перавыконвае норму.

Таварыш Карака вылучае цяпер старшынёй калгаса «Калектыўнасць» Прыняты ў партыю лепшы стыханнаўца чыгучкі тт. Падрэпці, Бустрацаў, Ждановіч і інш.

Пярвічная партыйная арганізацыя Кучыньскай МТС за 1938 год прыняла ў партыю 8 чалавек. Сярод прынятых — два комсамольцы і 6 спачуваючых. Кучыньскі

чынская партарганізацыя прыняла ў групу спачуваючых 11 таварышаў. Зараз група аб'яднае 21 чалавек.

У партарганізацыі Бокшыцкага торфазавода арганізавана група спачуваючых, у якую ўступіла 6 таварышаў. Са спачуваючымі праводзіцца палітыка-выхаваўчая работа, яны вядоўць гурток палітграматы і цяпер рыхтуюцца да вывучэння Кароткага курса гісторыі ВКП(б).

Аднак рост партыйных рады ў многіх пярвічных партыйных арганізацыях раёна яшчэ і на сёння зусім адсутнічае. У раёне 34 пярвічныя партарганізацыі, з якіх 13 не прынялі ў партыю ні аднаго чалавек.

Тлумачыцца гэта тым, што гэтыя партарганізацыі не звязаны з непартыйнымі масамі, не вырашчваюць актыўны, спынілі палітычна-выхаваўчую работу сярод перадавых людзей прадрывнасцю і калгаснаў.

Не меншая доля віны за адсутнасць росту рады партыі ў раёне партарганізацыі кладзецца і на райком. Да апошняга часу бюро райкома не ставіла дакладу кіраўнікоў тых партарганізацыяў, дзе слаба ідзе рост рады партыі. Бюро райкома вельмі рэдка пасылала на месцы сваіх інструктараў і слаба ажыццяўляла жывое кіраўніцтва работай пярвічных партарганізацыяў па росту партыі.

Задача нашай раённай партарганізацыі заключаецца ў тым, каб хутчэй пакончыць з неадпаведнай справай прыёму ў партыю. Рэзервы для росту партыі ў нас ёсць, вядоўчыя.

І. С. КИНАНОВІЧ,
секратар Слуцкага райкома партыі.



Заняткі выдучальных на прапагандысцкую работу сакратару парткома і партаргуу Кагадзінскага гаррайкома г. Мінска.

ТЭАРЭТЫЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ СПАЧУВАЮЧЫХ

ВІЦЕБСК. Днямі адбылася тэарэтычная канферэнцыя па статусу ВКП(б) групы спачуваючых віцебскай швейнай фабрыкі «Сіла індустрыялізацыі». Канферэнцыя прайшла з вялікай актыўнасцю і паказала значны рост спачуваючых.

Добра рыхтаваўся на канферэнцыю спачуваючы тав. Маеў. Ён зрабіў змястоўны даклад — «Унутрыпартыйная дымакратыя і дысцыпліна, прыбегі рад вытрымак з твораў Леніна і Сталіна па гэтым пытанню. Грунтоўна выступіў у спрэчках тав. Дубровыцкі і Гейзік. Усяго было зроблена 8 дакладаў па асоб-

ных раздзелах статусу партыі. Адлучвалася падрыхтаванасць і зацкаўленасць спачуваючых.

Група спачуваючых на фабрыцы налічвае 64 чалавекі. Усе яны вучацца. 27 чалавек займаюцца ў гуртку па вывучэнню статусу партыі, 10 чалавек — у гуртку палітграматы, 5 таварышчэцкіх цыяроў перайшлі ў гурткі па вывучэнню гісторыі ВКП(б), а астатнія вучацца ў сярэдняй і стыханнаўскай школах.

Сістэматычная работа партыйнай арганізацыі са спачуваючымі выкаляе рост групы. За верасень у групу спачуваючых прыняты 12 лепшых стыханнаўцаў фабрыкі.

ПАРТКАБІНЕТ У ДОМЕ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

У мескім доме Чырвонай Арміі імя К. Е. Варшавскага ў пачатку кастрычніка адкрылася партыйны кабінет. Для кабінета адведзена спецыяльнае памяшканне, якое забяспечана наглядным дыпламатычным на першай тэме Кароткага курса гісторыі ВКП(б). Сабраны матэрыялы па бягучай палітыцы. У парткабінеце будзе займацца партыйныя актыўны гарнізона. Арганізавана пастаянная кансультацыя па гісторыі ВКП(б), гісторыі народаў СССР і пытаннях бягучай палітыкі. Да

кансультацый будзе прыгнугнут рэспубліканскія партыйны і савецкія актыўны.

Пры Доме Чырвонай Арміі таварышам прымаваць пастаянны семінар прапагандысцкай кіраўнікоў партыйна-комсамольскай асветы ў часах гарнізона. Заняткі будучы праходзіць тры разы ў месяц.

На працягу кастрычніка ДЧА праводзіць пяць лекцый для памочнікаў і валеіскаў палітрукоў і комсамольскага актыва гарнізона па Кароткаму курсу гісторыі ВКП(б).

Асабістая бібліятэка комуніста

МАГІЛЕУ. Член партыі — партгор партарганізацыі Пашкоўскага сельсавета — тав. Пахомаў Ефім Антонавіч рэгулярна чытае марксісцка-ленінскае і мастацкае літаратуру. Ён мае сваю бібліятэку, якую сістэматычна паўняе новымі кнігамі.

У асабістай бібліятэцы тав. Пахомава ёсць творы Леніна і Сталіна «Капітал» Карла Маркса, першы том «Гісторыі грамадзянскай вайны ў СССР» і рад іншых з мастацкай літаратуры бальшэўраў Пушкіна, Гогаля, Горькага, А. Талстога, «Падцягнута паліва» Шалахава «Я гартвалася сталь» і «На роджання бурый» Остроўскага.

Кожную вольную гадзіну Ефім Антонавіч аддае кнізе. Амаль усю мастацкую літаратуру з сваёй бібліятэкі ён прычытае.

Тав. Пахомаў не толькі сам чытае літаратуру, Любоў да яго ён стараецца прывесці і калгаснікам. З ім ён часта праводзіць гутаркі аб прычытнах кнігах з яго бібліятэкі калгаснікі бяруць кнігі на дом.

Па ініцыятыве тав. Пахомава калгас імя Валаларскага набыў сваю бібліятэку Арганізавана бібліятэка і пры сельсаеве.

КОМСАМОЛЬЦЫ АДНАГО КАЛГАСА

У калгасе імя Карла Маркса комсамольцы карыстаюцца заслужанай павагай. Кожны калгаснік аддываецца аб комсамольцах, як аб малых энтузіястах, аб перадавых людзях калгаса.

— Гэта ж яны арганізавалі наш калгас, яны ж і вывелі яго аз шлях заможнасці.

Дзевяць год існуе калгас, і дзевяць год існуе тут комсамольская арганізацыя. Арганізаваны з дзясці бядняцкіх гаспадарак калгас сёння налічвае 184 гаспадаркі з плошчаю зямлі, перавышчай паўтары тысячы гектараў. Некалькі разоў ворагі калгаснага будучыні падпальвалі калгас, селі паніку сярод калгаснікаў, шкодзілі на ўсіх участках абшчынай гаспадаркі. Заўсёды комсамольцы агуравалі калгаснікаў на барацьбу з ворагамі, з усялякімі цяжасцямі і выходзілі пераможцамі.

Многія з комсамольцаў, якія арганізавалі калгас, сёння працуюць на іншых аднакласных работах, даручаных ім партыяй і савецкай уладай. Нікалай Малковіч стаў капітанам РСЧА, Іван Сокалаў — чырвоным лейтэнантам, Нікалай Цыцюк — старшым лейтэнантам-танкістам, Андрэй Зыль — фінансавым работнікам. З комсамольцаў і моладзі калгаса за дзевяць год вышла некалькі дзясцігаў камандзіраў Чырвонай Арміі, высокакваліфікаваных спецыялістаў, адказных савецкіх работнікаў.

Старшынёй калгаса працуе адзін з яго арганізатараў, комсамалец, які два год назад прышоў у Чырвоную Армію, Сцяпан Зыль. Ён жа з'яўляецца членам комсамольскага камітэта і часова займаеца аддзяўжэннем сакратара Кіраўніцтва буйнай гаспадаркай праграбу ад яго вялікай энергіі, глыбокага ведання справы, арганізатарскіх здольнасцей, ініцыятывы. У гэтай рабоце яго асноўным актывам, надалей памочнікамі і даручаным з'яўляюцца комсамольская арганізацыя Асабістая работа Сцяпана Зыля, работа калгаса перазрыўна звязана з работай комсамала.

— З надыходам любой гаспадарчых палітычнай кампаніі — расказвае ён — мы кожную мерапрыемства перш за ўсё ажыццяўляем з комсамольцамі. Яны на сваіх участках з'яўляюцца сапраўднымі арганізатарамі.

У гэтым годзе калгас першым у раёне скончыў вясновую сяўбу. Тры палювочныя брыгады спарнілі паміж сабой. Да кожнай з іх былі прымаваны комсамольцы-агитатары, працуючы адначасова з вяснянымі: Мікола Зыль, Аляксандр Жыгімонт, Мікола Кацянонак. У брыгадах яны чыталі газет, праводзілі гутаркі, асабістым прыкладам арганізавалі калгасніцкі вакол сабе гэтыя комсамольцы асталіся агітатарамі і на ўвесь час уборачнай кампаніі.

Імкненне быць перадавым ўдзельца кожнаму комсамольцу калгаса. Можна прывесці шмат прыкладаў стыханнаўскай работы комсамольцаў на полі, на канюшні, на малочна-тварынай ферме. У часе жыцця на агульным сходзе пры абмеркаванні колу работ, комсамольцы Антанія Гурыновіч і Антанія Жыгімонт заявілі:

— Дзевяць год рачнога жыцця ўстаўляюць. Замест 24 сотак можна без трупнасці выжыць за дзень па 50.

Жанчыны запярэчылі. Тав. Гурыновіч і Жыгімонт папрасілі, каб іх перавялі з конных жывярак на ручное жыво, на справе пацвердзілі свае словы. Яны выжылі за дзень па 50—60 сотак гектара. Па іх пачалі раўняцца і пажылыя калгасніцы Гэты прыклад — не адзінакы. Праглядаючы калгасную

кіру працадзён, можна яскрава бачыць, што большасць комсамольцаў сістэматычна перавыконвае ўстаноўленыя нормы выпрацоўкі. Імяна гэтаму абавязан калгас паспяховым ходам працы.

Аўрытэт комсамольцаў сярод несаюзнай моладзі і сярод пажылых калгаснікаў, асабіста за гэты год, калі комсамольская арганізацыя найбольш ажыццявіла сваю работу, непараўнальна вярса. У арганізацыю ўліўся новы струмень малых калгаснікаў і калгасніц, якіх комсамольцы запрашалі на свае сходы, на палітзаняткі, на вечары. Комсамольская арганізацыя вырастае больш чым у дзв'я разы, і налічвае ўжо 38 чалавек. Праводзіць падрыхтоўку да XX гадавіны ВЛКСМ, арганізавалі разгортку работу па далейшаму росту сваёй рады.

Наступіла комсамолька Бася Шар арганізавала прамацыйны гурток. У гурток зацікалілі не толькі комсамольцы, а і несаюзная моладзь. Гурток паставіў ужо некалькі спектакляў на сцэне калгаснага клуба. Мастацка самадзейнасць выбольш прыгавяе моладзь. Але сярод комсамольцаў няма яшчэ добрых арганізатараў самадзейнасці, вельмі дэсны і малы клуб. Значна амбіцёў характар калгасных вечарынак. Тут ужо амаль не заўважым выпадкаў п'янае, беск, хуліганства. Вечарыні ачадохіцца пад уплывам комсамольцаў.

У калгасе працуе асабісткаўскай арганізацыя. Чатыры малалыя комсамольцы здалі надына нормы на значок вараўшчыцкага стралка. Арганізавана фізікультурны гурток. Кожны комсамалец вылісае газету, барэ кнігі і бібліятэкі мясцовай школы, наведвае палітзаняткі.

Але ўсё ж работа гэтай буйнай, ва ўмовах Чырвонскага раёна, комсамольскай арганізацыі яшчэ далёка не поўная. Агавяляе тым зладцам, якія ставіцца перад калгасным комсамалам. У большасці сваёй сяроднае камітэта і школы прысвечаны вытворчым пытанням. Пытанні палітычна-выхаваўчай і культурна-масавай работы адсутны на другароднае месца.

— Тут рэкай з'явіў быў п'янае малалыкіны вечар аб п'янае даклад п'янае лекцыі, — справаляў скарніцка комсамалец Валодзя Крук. — Вольнымі вечарамі быўсе сумна. Нават музыканта свайго няма.

У калгасе шмат моладзі, за лік якой можа быстра расці камсамол. Рабоче з гэтай моладзю павіна аддываць вялікую ўвагу комсамольскай арганізацыі. Між тым формы работы сярод несаюзных моладзі павіна быць больш разнастайна, каб даць газет і да правядзення гутарак.

З'яўляючы прычынай гэтых недахопаў з'яўляюцца адсутнасць партыйнага кіраўніцтва арганізацыі і дрэннае кіраўніцтва з боку райкома комсамала. Калгас знаходзіцца за 28 кілометраў ад раёнага цэнтра. За апошні час комсамольцы не бачылі работнікаў райкома. Партыйна-жыццёвыя арганізацыі пры сельсаеве няма, а прыкладаная часам прадстаўнікі з райкома партыі амаль зусім не цікавіцца комсамольскай справай. Пытаннем кіраўніцтва калгаснае комсамольскай арганізацыі неадкладна павінен заняцца Чэрвеньскі райком партыі.

Комсамольцы з'яўляюцца вялікай арганізуючай сілай калгаса імя Карла Маркса. Але ім патрэбна штодзённая ўвага партыйнай арганізацыі і чоткае, жывое кіраўніцтва райкома комсамала.

ТАР. ХАДНЕВІЧ,
Чэрвеньскі раён.

ВУЧОБУ АРГАНІЗАВАЛІ НАСПЕХ

БАБРУЙСК (Мр. «Звязды»). Наспех і неабудана палітычна партарганізацыя бабруйскага завода № 4 да азначэння камуністаў з Кароткім курсам гісторыі ВКП(б). 28 верасня на заводзе быў дзень партыйнай вучобы, працягла 7 гурткоў. Ва ўсіх гуртках на адзін манер манатонна, бегла чытаўся тэкст Кароткага курса гісторыі ВКП(б). Слухачы слядзілі бач увагі і нават перашпталіся Ні адзін з іх не меў на руках матэрыялаў. У кожным гуртку быў толькі адзін экзэмпляр журвала «Партыйнае будучыня» або газета для чытчыка. На заводзе замест ідэялідуальнага азнаямлення з тэкстам новага падручніка, замест арганізацыі кансультацый ўсю работу перавесці выключна ў гурткі.

Партарганізацыя, не падрыхтаваўшы прапагандыстаў, даверыла праводзіць ім заняткі ў гуртках. Для прапагандыстаў не быў праведзены нават семінар. У выніку гэтага на занятках па-

пуксяліся скажэнні, неабдуманыя адказы на пытанні.

Прапагандыст тав. Камай, прышоўшы на гурток неадпаведнаму даваў на заданыя пытанні слухачоў блытаныя і зусім няправільныя адказы. На заданне пытанне слухача, хто такія народнікі ён адказаў:

— Народнікі — гэта больш зрэлыя людзі. Яны разумелі імя Маркса і ішлі ў якол для таго, каб паліць яго на паўстанне супроць капіталізма... (!).

Прапагандыст, нагаварыўшы яшчэ многа блытаных і неакладных фармулёвак, у заключэнне сказаў: «Калі будзем вывучаць далей гісторыю партыі, то ўсё разберэм папарэбана».

Каму патрэбна такая спешка і фармальнае правядзенні заняткаў гурткоў? Гэта прыносіць толькі шкоду. Незразумела, чаму культпарт райкома тав. Волнік не пацікавіцца, як рыхтуюцца ў партыйных арганізацыях па глыбокага вывучэння Кароткага курса гісторыі ВКП(б).

С. ЛЯСНЕУСІ.

РЫХТУЮЧЫ ДАСТОЙНУЮ СУСТРЭЧУ

Комсамольцы і несаюзная моладзь мінскага вагонарамонтнага завода імя Мяснікова разгарнулі сацыялістычнае спарніцтва за дастойную сустрэчу XX-годдзя Ленінска-Сталінскага комсамала. Сярод перадавых — комсамольска-малалыкіна брыгада слесарэў-атачленцаў, дзе брыгадзірам комсамалец тав. Седлюкоўскі. Яго брыгада 19 верасня выканала месячны план, адрамантаваўшы 12 вагонаў. Брыгада тав. Седлюкоўскага здала чатыры адрамантаваныя вагоны звыш плана.

Не адстае і брыгада слесарэў-або-

ратчыкаў, якая на 22 верасня выканала вытворчы план на 145,7 проц. Таксама выканалі месячны план комсамольска-малалыкіны брыгады кроўшчыцка-каў, столярэў Гэтыя брыгады рамантуюць вагоны звыш плана.

Комсамольскі камітэт устанавіў пераходны чырвоны сцяг, які будзе ўручаць брыгадзе, паказваючай высокія ўзоры ў выкананні ўзятых абавязанняў. Зараз па ўсіх брыгадах, паках і зменах разгарнулася барацьба за высокі паказальнікі працы, за атрыманне чырвонага пераходнага сцяга.

А. ПЯТРОУ.

ХУТЧЭЙ ЛІКВІДАВАЦЬ ВЫНІКІ ШКОДНІЦТВА НА НАВУКОВЫМ ФРОНЦЕ

Вялікіх поспехаў на фронце навукі дасягнула Савецкая Беларусь, якая зрабілася за дзясці год савецкай уладай адной з перадавых рэспублік многанациянальнага Савецкага Саюза. Да рэвалюцыі тут не было ні ВУН, ні навукова-даследчых інстытутаў. Савецкая Беларусь мае цяпер звыш 40 ВУН і навукова-даследчых устаноў, сваю Акадэмію навук, вялікую колькасць здольных навуковых работнікаў.

Але, не гледзячы на вялікія дасягненні на фронце навукі, усё ж трэба сказаць, што ў рабоце нашых навукова-даследчых устаноў ёсць многа недахопаў, што навукова-даследчая работа ў многіх галінах не задавальняе тых патрабаванняў, якія да яе прадаўляе наша сацыялістычная практыка.

Асноўны недахоп у навукова-даследчай рабоце інстытутаў — слабая сувязь з практыкай нашага сацыялістычнага будучыцтва.

Задача, паставітая перад навуковымі работнікамі таварышам Сталіным у яго праграмы павінае на прыёме работнікаў вышэйшай школы, патрабуе ад усіх навукова-даследчых устаноў ад кожнага навуковага работніка каронай перадавы савай работы.

Вядома, што кіраўніцтва самай Акадэміі навук і яе звыш было ў свой час засмечана ворагамі народа, якія скарыстоўвалі навукова-даследчую работу ў шпіёнскіх мэтах, працягвалі адарпаць Акадэмію навук ад вырашанага пытанняў, высуваючы сацыялістычным будучыцтвам, зрывалі выкананне тэматыкі, патрэбнай нашай народнай гаспадарцы. Навукова-даследчая работа пераехала ад правернай многатэмнасці, ад мнства пераходнасці з года ў год тэм, у выніку чаго адбывалася рапцальнае сіл і сродкаў, атрымоўваўся малыя результаты на-

ма не была падвергнута самай жорсткай крытыцы.

Трэба прама сказаць, што тэматычны план 1938 г. не прысякнут аднавай мэтайнасцю на вырашэнне найбольш важных першаарговых пытанняў народнай гаспадаркі. У самой рабоце інстытутаў адсутнічае яшчэ комплекснае вырашэнне паставленых задач. Адсутнасць комплекснага вырашэння паставленых інстытутамі праблем вельмі зніжае рэзультат навукова-даследчай работы.

Асабіста вялікі недахоп у тэматычных планах інстытутаў Акадэміі заключаецца ў тым, што ў іх па-спраўдліваму яшчэ не паставлена задача вывучэння і аб'яўлення вышты стыханнаўцаў у прамысловасці і сельскай гаспадарцы.

Зараз па інстытутах Акадэміі навук распрацоўваюцца планы навукова-даследчых работ на 1939 год. Задача работнікаў Акадэміі — улічыць недахопы і выправіць іх. Да абмеркавання тэматычных планаў на 1939 год неабходна прыгнугнуць работнікаў адпаведных наркаматаў. Дзяржаўна гаспадарчых арганізацый і родственных навукова-даследчых устаноў з тым, каб нашы планы былі накіраваны на рашэнне асноўных і галоўных праблем, якія высюваюцца нашай народнай гаспадаркай. Трэба, каб тэматычныя планы Акадэміі навук на 1939 год былі ўзваны з навуковай работай іншых навукова-даследчых інстытутаў і станцыі БССР, што з'яўляецца неабходнай прадпаласкай па планіраванню навукова-даследчай работы ў БССР.

Як аб'явіць справа з выкананнем плана 1938 года? Трэба сказаць, што павіна ра тэм па асобных інстытутах знаходзіцца пад пагрозай зрыну (напрыклад, на інстытуту біялогіі тэм-

вывучэнне барэсклетаў як гутатерча-носаў; выяўленне і быстравостучных гаспадарка каштоўных топаляў). Работаж па селекцыі ільну і пшаніцы ўжо сарвана. Недадавальняюча ідзе выкананне работ па інстытуту сацыялістычнай сельскай гаспадаркі (па складанню аграрна-бывавай карты БССР і па скарыванню торфу ў якасці ўгнаення ў сельскай гаспадарцы), па інстытуту геалогіі (апісанне геалогіі БССР), па інстытуту літаратуры — (складанне пачыніцка па гісторыі літаратуры БССР). У чым прычына невыканання плана? З боку кіраўнікоў інстытутаў не было надана патрэбнай увагі пытанню забяспечэння кожнай тэм дастаткова кваліфікаваным кіраўніцтвам і вынаўчым пераважам, а, самае галоўнае, у інстытутах яшчэ не наладжана сістэматычны кантроль з боку кіраўнікоў, грамадскіх ды і прэзідэнта Акадэміі за колам і якасцю выканання навукова-даследчых работ. Задача кіраўнікоў і работнікаў Акадэміі навук — мабілізаваць усе сілы на поўнае і высокакачэснае выкананне планаў 1938 года. Трэба смялей запрашаць на работу ў Акадэмію новых выраштых навуковых работнікаў, якія могуць па большавіцку змагацца за развіццё перадавой навуцы.

У рэзультате варажой работы, якую праводзілі ворагі народа ў Акадэміі навук, у сучасны момант адчуваецца востры недахоп у кваліфікаваных навуковых работніках, асабліва малалыкіх праслойка вядучых навуковых работнікаў. У саставе Акадэміі наўч лічынца 14 акадэмікаў, прычым з іх зусім не працуюць у Акадэміі 8 акадэмікаў, 2 акадэмікі бываюць у Акадэміі наведзіма на 2—3 дні ў адзін-два месяцы. Членаў-карэспандэнтаў — 6, з іх два зусім не працуюць у Акадэміі, а 3 працуюць па суманжэнню. Не лепш справа і з прафесарскім саставам. Цяла рал аддзяўж і лабараторый пры інстытутах не забяспечаны высокакваліфікаваным кіраўніцтвам. Нам чара паставіць пытанне аб павышэнні

састава акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў за кош новых, выраштых малалыкіх навуковых работнікаў.

У справе ўмацавання кадрамі Акадэміі навук павіна быць аказана дапамога з боку ЦК КП(б)Б. Існуе станаўленне з кіраўніцтвам па асобных інстытутах зусім неварымальнае. Трэба сказаць, што аддзел школ ЦК КП(б)Б мала цікавіцца работай Акадэміі і пацел аб пале не ўдзярыў у справе палбору работнікаў для Акадэміі навук. Гэта дачынае таварышам Сталінскага райкома і райкома КП(б)Б. У такіх інстытутах, як Інстытут гісторыі, Інстытут торфу няма ні аднаго камуніста, у інстытуте сельскай гаспадаркі толькі два камуністы. Такое ж, прыкладам, станаўленне па другіх інстытутах. Гэта абавязвае нас умацаваць інстытуты партыйным кіраўніцтвам.

Нам неабходна апрача запраўнення новых работнікаў арганізаваць падрыхтоўку кадраў у самой сістэме Акадэміі, як па лініі аспірантуры, так і па лініі павышэння кваліфікацыі навуковых работнікаў. Усе ўмовы гэтага задаць, трэба толькі, каб за гэту справу па-сапраўднаму ўзяліся кіраўнікі нашых інстытутаў.

Зараз па Акадэміі праходзіць падрыхтоўка аспірантаў. Неабходна забяспечыць аспірантаў інтэрнатамі і вучэбнымі памяшканнямі. На сёння гэта яшчэ няма. Тут павінае аказаць дапамогу Соўнарком БССР. Трэба сказаць, што ў гэтай справе Соўнарком замест дапамогі старшае Акадэміі затрудненні. За кароткі прамежак часу вынесена чатыры паставы Соўнарком аб уселенні ў будынак па Ленінскай вуліцы, які займае Акадэмія, чатырох арганізацый: Белдзяўшчэр, Ушаслор, Інстытут улоўвай аспірантаў і сёллага-рэведчых трэст. Вельмі дзіўна, што СНК не толькі не прымусяў Менскі горавет асабіліць памяшканне ад пастаронніх жывярак і жылных дамў Акадэміі, а сам выносіць рашэнні аб

завяшчці будынка Акадэміі, нічога нам аб гэтым не сказаўшы. Такое станаўленне стварае неварымальную абстаноўку ў рабоце Акадэміі.

Некалькі слоў аб будучыцтве галоўнага корпуса Акадэміі. У сучасны момант усё прыкладанна інстытуты размешчаны ў лабараторным корпусе. Апошняга далёка недастаткова для забяспечэння неабходным рабочым месцам навуковых работнікаў. За недахопу памяшкання Акадэмія не можа арганізаваць палы рад неабходных у рабоце інстытутаў лабараторыяў. Пры будучыцтве лабараторнага корпуса ворагі народа прыклалі сваю будуючую руку. Не была будавана неабходная вентыляцыя, дрэнна арганізавана снабжэнне газам і тэхнічным токам, памылкавархавыя перакартнікі вібрауюць і т. д. Трэба хутчэй ліквідаваць вынікі гэтага шкодлівага аднажэсца, каб забяспечыць нармальныя ўмовы для выдання навукова-даследчай работы. Неабходна паскорыць сканчэнне будучыцтва галоўнага корпуса Акадэміі. Будучыцтва апошняга пачынецца на працягу ўжо 7 год. Усе ўмовы ёсць для таго, каб скончыць будучыцтва к лету 1939 года, і ў гэтай справе Соўнарком БССР павінен аказаць Акадэміі адпаведную дапамогу.

Перад работнікамі Акадэміі навук стаіць адназначна і ганаровая задача — падняць Акадэмію на ўзровень пачаўшыхся да яе патрабаванняў, каб Акадэмія навук па-спраўдліваму з'яўлялася вядучай навукова-даследчай установай у БССР, каб навукова-даследчая работа была прэца звязана з сацыялістычнай практыкай.

Трэба аб'явіць рашучую барацьбу з пармадэміі і рэакцыянерам ад навукі, нястомна аваляваючы вучаннем Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна, ашчэ вышэй узняць рэвалюцыйную пільнасць.

Работнікі Акадэміі навук БССР абавязаны прыняць з тымі задачамі, якія перад імі паставіла пера краіна, партыя, урад і наш вялікі Сталін.

Рэвалюцыйна-навукава-даследчых работнікаў, якія з'яўляюцца перадавым чынам навукова-даследчых работнікаў. У гэтым годзе мы павінаем зрабіць пераходны чырвоны сцяг, які будзе ўручаць брыгадзе, паказваючай высокія ўзоры ў выкананні ўзятых абавязанняў. Зараз па ўсіх брыгадах, паках і зменах разгарнулася барацьба за высокі паказальнікі працы, за атрыманне чырвонага пераходнага сцяга.

А. ПЯТРОУ.

РАЗГОРНЕМ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНИЦТВА ЗА НОВЫ ЎЗДЫМ ЖЫВЭЛАГАДОЎЛІ

Пісьмо калгаснікаў сельгасарцелі імя Куйбышэва, Бабруйскага раёна, Магілёўскай вобласці, да ўсіх работнікаў калгасных ферм, жывёлагадоўчых саўгасаў і конезаводаў, спецыялістаў жывёлагадоўлі, зямельных і навуковых работнікаў, да ўсіх калгаснікаў і калгасніц Савецкай Беларусі

Дарагія таварышы!

Калгаснікі Хоцэнскага раёна, Харкаўскай вобласці Украінскай ССР у сваім пісьме да ўсіх калгаснікаў Савецкага Саюза аб разгортванні ўсеагульнага спаборніцтва па жывёлагадоўлі пісалі:

«Прайшоў чатыры і палова года з таго часу, як вялікі сядзельнік калгаснага яду нашы баякі і настаўнік таварыш Сталін заклікаў з трыбуны XVII партыйнага з'езда ўсю партыю ўсіх работнікаў партыйных і беспартыйных — узняць справу жывёлагадоўлі ў свае рукі.

І вось зараз, аглядаючыся на прызваны шлях мы можам з гонарам адзначыць моцны і ўстойлівы ўздым жывёлагадоўлі ў краіне.

Словы хопеняў адпавядаюць сапраўднасці і ва ўмовах нашай Савецкай Беларусі Калгаснае сялянства і рабочыя жывёлагадоўчых саўгасаў на хатнім сталініскім банкюеткім клопатамі аб беларускім народзе, таксама дасягнулі бліскучых поспехаў у развіцці сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

Як бурна вырастае жывёлагадоўля ў нашай рэспубліцы, яра відаць на прыкладах нашага калгаса. Пагалоўе буйнай рагатай жывёлы вырастае ў паўтара раза ў параўнанні з 1935 года і 250 галоў за гэты час разлічана на 169 процантаў, акрамя разлічаных 239 галоў пагалоўе коней узрастае больш чым у два і палова разы. Да 1936 года ў калгасе не было пчол, а зараз існае аграмаднае пасека зьяя складецца з 102 пчоламей.

Прадукцыяныя буйнай рагатай жывёлы на нашай ферме з года ў год павяшчаюцца. Калі ў 1935 годзе было налічана 116 тон малака, то ў 1937 годзе мы налілі 210 тон і за 8 месяцаў гэтага года налічана ўжо 215,26 тон малака. Удой на адну фуражную карову за 8 месяцаў гэтага года склаўся 1,600 літраў. Такой прадукцыянісці мы дабіліся ад простых звычайных кароў. Грошыны даход ад продажу малака ў параўнанні з 1934 годам узрастае ў 6,5 раза. Толькі за 8 месяцаў гэтага года мы вылучылі за прадаванне малака 180 тыс. рублёў.

Дзяржаўная абавязковасць пастаўкі па малаку і мясу мы выканалі яшчэ ў першым паўгоддзі. Дзяржаўны план развіцця жывёлагадоўлі перавыканалі па буйнай рагатай жывёлы на 10 галоў па конях — на 10 галоў, па свінях на 23 галоў. Пяціят вырабілі ў два разы больш, чым нам дазваляў план, і 10 пёлак пралалі бяскароўным калгаснікам. Наша ферма з'яўляецца выдаткам на ўсеагульную сельгасарцельную выстаўку.

За год сталінінскіх пяцігодкаў партыя Леніна — Сталіна ня мала выхавала стаханавцаў — майстроў сацыялістычнай жывёлагадоўлі. Мы па праву галарымся сваёй дзяржаўна-стаханавцаў Ефрасіняй Чарнокай. Гэта яна ў 1937 годзе ад замятаваных за 9 кароў наліла на 4,025 літраў малака ад кожнай. За 8-мя месяцаў гэтага года яна наліла ад 8 кароў па 2,772 літры малака. Ад кароў-рекардысткі «Беліт» яна наліла за лактаны 1937-38 года 7,945 літраў малака.

Закрытыя вораты народа, трафіцка-бухарынскія і нацыяналі-фашысцкія багаты ўсяляк імкнучыся затрымаць развіццё нашай жывёлагадоўлі, яны падрывалі кармавую базу, зрывалі будаўніцтва скотных двароў, распушчалі і прыніжалі жывёлы розных зарэзных квароў, імкнуліся, каб нашы жывёлагадоўчыя фермы былі нізкапрадукцыйнымі.

Трэба прама сказаць, што ў нашай рэспубліцы яшчэ не ўсё зроблена каб ідэалаваць вынікі вярховай работы. Асабліва марудна праходзіць лясняцкая выхадка шкідлівца ў племянной справе. Мы ведаем ня мала фактаў,

калі ў раздзе калгасаў дапускаюць вольную злучку, Вяспланава завозіцца племянная жывёла, порацыянальна і няправільна выкарыстоўваюцца племянныя вытворцы.

Набліжэцца зіма. Хутка калгаснае і саўгаснае стада пярэйдзе на стойлавае ўтрыманне. Зімоўка з'яўляецца найбольш адказным перыядам у развіцці жывёлагадоўлі. Зімоў мы павінны прыняць добры прыклад, стварыць усе ўмовы для яго нармальнага развіцця, атрымаць як мага большы ўдой і выпусціць на пашу жывёлу добрай упітанасці.

Усё гэта залежыць ад нас, таварышы работнікі жывёлагадоўлі. Аберкараўшы пісьмо хопеняў, мы ўключымся ва ўсеагульнае сацыялістычнае спаборніцтва па жывёлагадоўлі і барым на сябе наступныя абавязковасці:

1. Поўнасьцю выканаць дзяржаўны план развіцця жывёлагадоўлі ў 1938 г. і заключыць моцны фундамент для выканання і перавыканання яго ў 1939 г.
2. Мы ўжо выканалі ў гэтым годзе дзяржаўны абавязковасці па пастаўцы малака і мяса і барым на сябе абавязковасці і ў 1939 г. дзяржмінова выканаць абавязковасці перад дзяржавай. Дзяржава будзем здаваць жывёлу сытую, алжорменную не ніжэй сярэдняй упітанасці.
3. Атрымаць у гэтым годзе ўдой ад кожнай фуражнай каровы 2500 літраў малака, замест 1845 літраў у мінулым годзе. А наша стаханавца Ефрасіня Чарнока ўзяла на сябе абавязковасць наліць да канца года ад 9 кароў па 4500 літраў на фуражную карову, а ў 1939 годзе — па 5000 літраў на кожную фуражную карову і ад рекардысткі «Беліт» — 8000 літраў. Дзяржа Марыя Самбэва абавязалася наліць у гэтым годзе 3000 літраў малака, а ў 1939 г. — 3500 літраў малака на кожную фуражную карову.

4. Як у гэтым, так і ў 1939 годзе абавязваемся захаваць на ферме ўвесь прыплод. Дабіцца сутажнага прыросту цялят да поўнавага ўзросту 800 грамаў, жывой вагі галавога цяляткі ў 170 кг.
5. Атрымаць ад кожнай свінаткі 16 дзесяціна параст з жывой вагой да ад'ёму па 18 кг.
6. Поўнасьцю захаваць прыплод жабрабят гэтага года. Арганізаваць узровень уход за жарошчымі кабыліцамі і вырашыць у 1939 годзе па аднаму жабрабятні на кожную жабрабятні конячку. Усемерна будзем паліпшаць пароду коней, для чаго набудзем племяннога жабрабятні.

7. Пароднасьць буйнай рагатай жывёлы мы будзем паліпшаць шляхам максімальнага скарыстання племянворнікаў праз штучнае асемяненне кароў фермы, а таксама і кароў калгаснікаў саўгалоў калгасу і наваколняў паселішчавы. Да канца 1939 года ў нашым калгасе будзе выключна мясціны маладняк планавай пароды. Мясцінае стада свіней мы зменім напалівану на метысавы высокі генеральны планавы белаагульскі пароды. У 1939 годзе пасеку павялічым да 200 пчоламей і дабімся выхаду таварнага мёду ад кожнай пчоламейні менш 70 кг.

8. Нашай жывёлы мы падрыхтавалі цёплую і сытую зімоўку. Складзены кармавыя балансы і ўсе кармы пераланы ў распаралжэнне загалычкы ферм і коняхаў.
9. У 1939 годзе мы яшчэ больш будзем змагацца за стварэнне моцнай кармавой базы. Для гэтай мэты зробілі асупку і чапешпанне лугоў на плошчы 350 гектараў, павялічваем пасоў шматгадовых траў да 50 гектараў і аднагадовых да 30 гектараў.

10. Мы катэгарычна патрабуем ад зямельных органаў і канту гэтага года землеканародкаваць наш калгас, увесці правільны травапольны севазварот, адначасова ўвесці і прыформенны севазварот, без чаго немагчыма далейшае павышэнне ўраджайнасці і стварэнне моцнай кармавой базы.

11. Наш калгас з'яўляецца сярэднім калгасам у БССР. Узятая намі абавязковасць выканання для кожнага калгаса і жывёлагадоўчых саўгаса.
12. Наша рэспубліка мае многа некарыстаных рэзерваў. У нас ёсць багатыя выпасы і сенажаці. Ёсць у нас магчымасці справу жывёлагадоўлі падняць на педасяляцкую вышыню.

13. Таварышы калгаснікі і калгасніцы, работнікі жывёлагадоўчых ферм і саўгасаў, навуковыя работнікі і спецыялісты сельскай гаспадаркі, уключыцеся ва ўсеагульнае сацыялістычнае спаборніцтва за яшчэ большы ўздым жывёлагадоўлі!

14. Найхут у нашы раёны, усе нашы саўгасы, усе нашы вяселья тысячы калі бярэцца па-сапраўднаму мабільнасцю не скарыстаны рэзервы, і жывёлагадоўчая праблема будзе вырашана з поспехам!

15. Пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі пышным цветом расцірае наша калгаснае, зможнае культурнае жыццё. За год сталінінскіх пяцігодкаў бурна вырастае эканоміка нашага калгаса. У гэтым годзе наш калгас ужо стаў мільянерам. У кожнай хаце калгасніка свеціць лампачка Ільіча. Многія працоўныя працы механізаваны. Багата і культурна жывуць нашы калгаснікі. Кожны наш калгаснік мае высокапрадукцыйную карову, трымае ад 2 да 5 свіней, штогод забівае па 2-3, а то і 4 кабыны.

16. Калі ў мінулым годзе мы атрымалі на прапаценне 5 руб. 84 кап., то ў гэтым годзе мы атрымліваем 9 руб. з каляекамі на прапаценне. Кожны наш калгаснік усталёў забяспечан хлебам, мясам, малаком, мёдам, садавінай, гароднінай і грыбамі.
17. Каб будаваць сваё жыццё багата і культурна, ёсць магчымасці ва ўсіх калгасэх Савецкай Беларусі.

18. Так будзем-жа, таварышы, як і трэба, працаваць! Выканаем і перавыканаем дзяржаўны план развіцця жывёлагадоўлі, павысім прадукцыянісць нашай жывёлы, паліпшым яе пароднасць. Яшчэ большы перамож дабімся на фронце жывёлагадоўлі да адрывацца ўсеагульнай сельгасарцельчай выстаўкі і будзем яе ўдзельніцамі.

19. Дадзім нашай радзіме-матцы багачыню прадуктаў — сала, мяса, масла, мелака, шэроці. Дадзім моцных і быстрых коней нашай слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

20. Па даручэнню агульнага схода калгаснікаў сельгасарцелі імя Куйбышэва ПІСЬМО ПАПІСІСАЛІ:

21. Вярхоўны калгас, депутат Вярхоўнага Савета БССР К. Н. МІНЬКЕВІЧ, стаханавца ферм і палевых брыгад тт. А. Г. БАРАЗНА, П. В. АНДРЭЕВА, М. М. БРУХАВЕЦКІ, Т. А. ПЕЧАНКО, М. К. РУДЗІНСКАЯ, І. С. ДОЛГІ, Г. Ф. ДАШКОУСІ, Я. Е. ПРЫМАНОВ, Е. Г. ЧАРНЕЦКАЯ, І. Г. ВАЛКІ, С. Ф. ЦАРЫК, І. Ф. ГРЫНЕВІЧ, С. Н. ТРАФІМАУ, Ф. Ф. ЯНДУЛЬСкі, А. Ф. ЕРМАЛІЦКІ, А. А. БАРЫСЕНКА, Е. Н. ЕРМАЛІЦКА, О. Л. ТУРСКІ, С. І. БАЦЮНЯ, Н. А. ДАЛГІЦІ, М. В. МАКОВІЧ, Н. П. БЕЛЯУСІ.

8. Нашай жывёлы мы падрыхтавалі цёплую і сытую зімоўку. Складзены кармавыя балансы і ўсе кармы пераланы ў распаралжэнне загалычкы ферм і коняхаў.

9. У 1939 годзе мы яшчэ больш будзем змагацца за стварэнне моцнай кармавой базы. Для гэтай мэты зробілі асупку і чапешпанне лугоў на плошчы 350 гектараў, павялічваем пасоў шматгадовых траў да 50 гектараў і аднагадовых да 30 гектараў.

Мы катэгарычна патрабуем ад зямельных органаў і канту гэтага года землеканародкаваць наш калгас, увесці правільны травапольны севазварот, адначасова ўвесці і прыформенны севазварот, без чаго немагчыма далейшае павышэнне ўраджайнасці і стварэнне моцнай кармавой базы.

Наш калгас з'яўляецца сярэднім калгасам у БССР. Узятая намі абавязковасць выканання для кожнага калгаса і жывёлагадоўчых саўгаса.

Наша рэспубліка мае многа некарыстаных рэзерваў. У нас ёсць багатыя выпасы і сенажаці. Ёсць у нас магчымасці справу жывёлагадоўлі падняць на педасяляцкую вышыню.

Таварышы калгаснікі і калгасніцы, работнікі жывёлагадоўчых ферм і саўгасаў, навуковыя работнікі і спецыялісты сельскай гаспадаркі, уключыцеся ва ўсеагульнае сацыялістычнае спаборніцтва за яшчэ большы ўздым жывёлагадоўлі!

Найхут у нашы раёны, усе нашы саўгасы, усе нашы вяселья тысячы калі бярэцца па-сапраўднаму мабільнасцю не скарыстаны рэзервы, і жывёлагадоўчая праблема будзе вырашана з поспехам!

Пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі пышным цветом расцірае наша калгаснае, зможнае культурнае жыццё. За год сталінінскіх пяцігодкаў бурна вырастае эканоміка нашага калгаса. У гэтым годзе наш калгас ужо стаў мільянерам. У кожнай хаце калгасніка свеціць лампачка Ільіча. Многія працоўныя працы механізаваны. Багата і культурна жывуць нашы калгаснікі. Кожны наш калгаснік мае высокапрадукцыйную карову, трымае ад 2 да 5 свіней, штогод забівае па 2-3, а то і 4 кабыны.

Калі ў мінулым годзе мы атрымалі на прапаценне 5 руб. 84 кап., то ў гэтым годзе мы атрымліваем 9 руб. з каляекамі на прапаценне. Кожны наш калгаснік усталёў забяспечан хлебам, мясам, малаком, мёдам, садавінай, гароднінай і грыбамі.

Каб будаваць сваё жыццё багата і культурна, ёсць магчымасці ва ўсіх калгасэх Савецкай Беларусі.

Так будзем-жа, таварышы, як і трэба, працаваць! Выканаем і перавыканаем дзяржаўны план развіцця жывёлагадоўлі, павысім прадукцыянісць нашай жывёлы, паліпшым яе пароднасць. Яшчэ большы перамож дабімся на фронце жывёлагадоўлі да адрывацца ўсеагульнай сельгасарцельчай выстаўкі і будзем яе ўдзельніцамі.

Дадзім нашай радзіме-матцы багачыню прадуктаў — сала, мяса, масла, мелака, шэроці. Дадзім моцных і быстрых коней нашай слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

Па даручэнню агульнага схода калгаснікаў сельгасарцелі імя Куйбышэва ПІСЬМО ПАПІСІСАЛІ:

Вярхоўны калгас, депутат Вярхоўнага Савета БССР К. Н. МІНЬКЕВІЧ, стаханавца ферм і палевых брыгад тт. А. Г. БАРАЗНА, П. В. АНДРЭЕВА, М. М. БРУХАВЕЦКІ, Т. А. ПЕЧАНКО, М. К. РУДЗІНСКАЯ, І. С. ДОЛГІ, Г. Ф. ДАШКОУСІ, Я. Е. ПРЫМАНОВ, Е. Г. ЧАРНЕЦКАЯ, І. Г. ВАЛКІ, С. Ф. ЦАРЫК, І. Ф. ГРЫНЕВІЧ, С. Н. ТРАФІМАУ, Ф. Ф. ЯНДУЛЬСкі, А. Ф. ЕРМАЛІЦКІ, А. А. БАРЫСЕНКА, Е. Н. ЕРМАЛІЦКА, О. Л. ТУРСКІ, С. І. БАЦЮНЯ, Н. А. ДАЛГІЦІ, М. В. МАКОВІЧ, Н. П. БЕЛЯУСІ.



27 верасня ў Менску адбылася нарада дэпутатаў Вярхоўнага Савета БССР Палескай і Гомельскай абласцей па пытанню ўдзелу дэпутатаў у разлічэнні раўняў Другой Сесі Вярхоўнага Савета ССР. На здымку ўдзельнікі нарады (злева направа) — канта-офрансісент тт. М. М. Паліванка, агульнаа-мільяна-танарная фермная калгасна «Чырвоны добрынец», Гомельскага раёна, тт. І. А. Палі-ванка і сярэдняшколаў рэспубліканскай фабрыкі «Х Кастрычнік» тт. А. М. Бахта, А. М. Бахта. Фото Мазалева (СР).

ПЕРАДКАСТРЫЧНИЦКАЕ СПАБОРНИЦТВА КАЛГАСАЎ

ПРАПОЙСК. Калгасы раёна поўнасьцю выканалі дзяржаўны план хлеба-паставак, паспяхова закончылі перадкастрычніцкае спаборніцтва па забяспечанні калгасні-кі бярэцца на сябе абавязковасці ўзроста закончыць да свята ўсе асоў-ныя сельгасарцельска-працоўныя работы.

Змагаючыся за паршчыства, калгасы «Кастрычнік», «Перамога», імя Максіма Горкава і іншыя поўнасьцю выканалі дзяржаўны план паставак булбы.

У перадкастрычніцкае спаборніцтва ўключыліся калгаснікі сельгасарцелі «Завяты Ільіча», Кузьмышка сельсаве-та Лептына калгаснікі А. Арлова, Н. Борыкала, М. Сіменкова і інш. Аст-рэматыва выканаваны нормы вы-прадукцыі па 150-200 процантаў. У кал-гасе заканчыліся будаўніцтва новага клубу. Адрывіцца яго прыўвучана да XXI галавыня Кастрычніцкай рэспублікі.

Дружна і арганізавана праходзіць работа ў калгасе «Комунар». Да 7 ка-стрычніка калгас закончыў ўборку-1 і зладу бульбы дзяржавы. У параўнанні з мінулым годам калгасні прадаваць вырасе ў два разы. Многія калгаснікі да Кастрычніцкага свята закончылі будаўніцтва новых хат.

А. ШЭУЧЭНКА.

НОВЫ КОРПУС ШКЛАЗАВОДА ІМЯ ПЯРЖЫСНАГА

У кастрычніку ўступіла ў эксплуата-цыю новабудаваны жалезабетонны корпус шклявовага імя Дзяржынскага (Барысаўскі раён). У новым корпусе размяшчаюцца цэхі — выпрадкаў, механічны і інт. У ім будуць усталяваны дзве машыны для механізацыі шпифоўкі гралі, якая раней праводзілася ўручную. Распакоўваецца праект устравы і выдувальнага пэду аэра-цы, што забяспечыць правільны абмен наветра і вардылавае рэгуляванне тэмпературы.

Будыны будаўнічыя работы будуць праводзіцца па шклявовае імя Дзе-ржынскага ў будучым годзе. Намечана пабудова другога корпусу для шпифа-вальнага, трыўнавага цэху і размяш-чання былых машынаў — длу-шаў, раздзяльняў і т. д. У гэтым корпусе павінна быць пабудавана нова-я гаршковая печ па выробку высока-жыснай сартавой пасуды. Праектына таксама праектаваў узакладанай дэ-рогі працягласцю ў 18 кілометраў.

Рэлігія адносіцца да жанчыны зусім інакш. Рэлігія ніколі не дапускала на-врат думкі аб роўнасці жанчыны і муж-чыны. Жанчына, па вучэнню рэлігіі, — «срабін мужу». У любой «святачэнай кнізе» — евангеліі, бібліі і каране — мы знойдзем дзесяткі праві і прадпі-саньняў, узаконяючых рабаства, бю-справінае становішча жанчыны. Яшчэ і цяпер на Савецкім Уходае маюць ме-сца вышкі, калі часта жанчына, зьяў-ляючыся параджу (карывала з твару), падвяргалася праследванню і нават забойству, як паршчышчавы «прадпі-санне Іслама».

Рэлігіяны перажыткі ў сазнанні ач-стальных слаўў працоўных з'яўляюцца астаткамі старой, эксплуатацыйнай, шкіднай ідэалогіі. Іны перааказваюць веруючым рабочым і калгаснікам стаць поўнацэннымі будаўніцамі сацыя-лізма. Іны абцяжочваюць развіццё нашай дзяржавы папоўска-сактанцкай ар-ганізацыяй і групавымі валоў іх аітасо-вечкіх элементаў.

Вось чаму камуністычная партыя сва-ма змагаецца і заклікае ўсіх сваяком працоўных актывна змагацца з рэлі-гіяй. Аслабляючы веруючых ад рэлі-гіі, — а іх у нашай краіне яшчэ ня-мала, — мы можам рады актывна і сваяком будаўніцтву сацыялізма.

Арганізуючы шпирока антырэлігійную прапаганду, мы падрыхтаем уплыў па-шчыўчыны на веруючых працоўных, бо «антырэлігійная прапаганда, — як га-варыў таварыш Сталін, — з'яўляецца тым сродкам, які павінен давесці да канца справу ліквідацыі рэакцыйнага духавенства». (Пытанні ленінізма, 10-е выд. Стр. 193).

Ф. ОЛЕШЧУК.



Брыгада маршалаў і працоўных фабрыкі «Чырвоны харчавы» дэ-путат Вярхоўнага Савета БССР тт. Н. Ю. ЛІБЕРМАН (справа) правярае прадукцыю ра-ботніц-стаханавіц тт. Валер.

ЗА СЕЗОН НАМАЛАЧУ 1.400 ТОН

Багаты ўраджай убраці, звесці з па-лёў і засяўдалі калгасы Хойніцкага раёна. Чарга за намі, машыністамі ма-латарань. Мы павінны дапамагчы кал-гасам закончыць як найхутэй аб'ём-лот, гэтым самым не дапусціць страт, павяніння і распадвання калгаснага добра.

Я працую малацільчыкам 5 год. За гэты час набыў вялікі вопыт у рабо-це, добра вывучыў машыну, даскана-ла авалодаў тэхнікай сваёй справы. У гэтым годзе паскавіў перад сабой задачу — дабіцца найвышэйшай вы-прадукцыі — павысіць вынікі мала-тарні «ММ-1100» 1400 тон зярна.

Перад пачаткам работы я старанна адрамантаваў, правярнуў сваю мала-тарану. Распакаў малацільцу з цвёрдай упэўненасцю, што сваб абавязковасць-ва выканаю. За паўтара месяца ра-боты я ўжо намалаціў звыш 600 тон зярна, паравыкаваючы на 200 тон усталяваную норму. Зараз сістэма-тычна за змену даю па 13-16 тон. Мая малатараня ідзе першай па МТС.

Раніцай, пачуў калгаснікі спадчыні, я аглядаю малатарану, змаваю яе. У 8 гадзін раніцы распачынаю работу і маюць да аб'ёду. У час аб'ёда на-стаўляю зноў старанна аглядаю кожную дэталю, правяраю гайкі, ша-сэрні, пасты. Так увесь час работы бесперапынна сяду за машынай. Ма-

машыніст малатары «ММ-1100» Хойніцкай МТС.

Н. Л. ВІНІК.

П. ЛАПКОУСІ.

ПРАВІЛЬНА РАЗМЯРКОЎВАЦЬ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫЯ КАДРЫ

Рагачоўская школа трактарных ме-ханікаў за час свайго існавання падры-талава некалькі сот спецыялістаў для механізацыі сельскай гаспадаркі. Ад-нак гэтыя спецыялісты сілы скары-стоўваюцца не па іх прызначэнню. Многія механікі працуюць брыгадэра-мі трактарных брыгад або зусім тра-ктарыстамі. Гэта атрымліваецца таму, што зарплата трактарыстаў і брыгадэ-раў значна вышэй зарплаты механі-каў.

Наркамам БССР заняўся быў пы-таннем аб аліаце ўчастковых механі-каў МТС. Прайшоў два годкі, але выніку ніякіх няма. Аднак кадры Наркама-ма не ведаю, у якую МТС і колькі патрабуецца механікаў. Аб гэтым га-варыць шматлікі факты.

У гэтым годзе Рагачоўская школа выпусціла 150 механікаў. Малады ме-

ханікі наміраюцца ў аб'ездмалдз-ель. Некаторыя аб'езд не ведалі, што да іх прыбудуць новыя кадры і не па-дрыхталіся да накіравання іх у МТС. Так, напрыклад Вялобіт аб'езд на-кіраваў механіка І. Халкевіча ў Віцеб-скую МТС ўчастковым механікам. У МТС т. Халкевіч прапанаваў пра-цаваць трактарыстам. Халкевіч не згадзіўся працаваць не па сваёй спецыяльнасці і пераехаў у Боркавіцкую МТС працаваць брыгадэ-рам трактарнай брыгады.

У аналігачым становішчы аказаліся таварышы І. Бохан і З. Федзьковіч. Усе два годкі яны скончылі Рагачоўскую школу трактарных механікаў, але і па свайго выхадзе працавалі брыгадэрамі ў гэтай-жа Боркавіцкай МТС.

Калі ў раздзе калгасаў дапускаюць вольную злучку, Вяспланава завозіцца племянная жывёла, порацыянальна і няправільна выкарыстоўваюцца племянныя вытворцы.

Набліжэцца зіма. Хутка калгаснае і саўгаснае стада пярэйдзе на стойлавае ўтрыманне. Зімоўка з'яўляецца найбольш адказным перыядам у развіцці жывёлагадоўлі. Зімоў мы павінны прыняць добры прыклад, стварыць усе ўмовы для яго нармальнага развіцця, атрымаць як мага большы ўдой і выпусціць на пашу жывёлу добрай упітанасці.

Усё гэта залежыць ад нас, таварышы работнікі жывёлагадоўлі. Аберкараўшы пісьмо хопеняў, мы ўключымся ва ўсеагульнае сацыялістычнае спаборніцтва па жывёлагадоўлі і барым на сябе наступныя абавязковасці:

1. Поўнасьцю выканаць дзяржаўны план развіцця жывёлагадоўлі ў 1938 г. і заключыць моцны фундамент для выканання і перавыканання яго ў 1939 г.

2. Мы ўжо выканалі ў гэтым годзе дзяржаўны абавязковасці па пастаўцы малака і мяса і барым на сябе абавязковасці і ў 1939 г. д

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ
Іспанскае міністэрства абароны паведамляе, што і кастрычніка ітэрвенты ў сектары Эбро зноў аднавілі атакі, суправаджаемыя авіяцыяй і італьянскімі танкамі.

МІЖРАЁННЫ КІРМАШ У БАБРУЙСКУ

39 па 14 кастрычніка ў Бабруйску адбудзецца вялікі міжраённы кірмаш. У ім прымуць удзел калгаснікі і аднаасобнікі бліжэйшых да Бабруйска 10 раёнаў рэспублікі.



У вяртанні пачаўся рух па новай лініі маскоўскага метрапалітэна імя Л. М. Кагановіча — па Горкаўскаму раўніску. На здымку: пасажыры на станцыі «Плошча Мяскоўскага».

СВЯТОЧНЫЯ ПАДАРУНКІ ДЗЕЦЬМ

Стаханаву гомельскага камбіната «Спартак» з дня ў дзень перавыконваюць свае нормы. Стаханавка тав. Пеўнер 22 верасня выканала сваю норму на 200 процантаў.

З асаблівай любові і старанасцю калектыву камбіната ўзяўся за выкананне спецыяльнага загада па падрыхтоўцы 200 тысяч дзіцячых падарункаў да свята.

У ЧАКАННІ РАЗГЛЯДУ СУДОВАЙ СПРАВЫ

На старонках друку многа пісалася аб неабходнасці эканоміць час грамадзян, выклікаемых у суд. Аб гэтым не раз гаварылі і на нарадах у менскай абласной пракуратуры.

Асабліва дрэнна арганізавана работа ў нардах 3-га, 4-га і 9-га судовых участкаў. Выклікаемыя сюды грамадзяне ў якасці адказчыкаў або сведкаў, як правіла, трапляць усевай бочы дзень у чаканні разгляду справы.

Аналагічных фактаў нябывалай работы нардуў можна было б прывесці вельмі многа.

ПАСІЯНАРЫЯ—ВІЦЭ-СТАРШЫНА ІСПАНСКИХ КАРТЭСАУ

БАРСЕЛОНА, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). На адбыўшымся 30 верасня пасаджэнні іспанскіх картэсаў (парламента) чаргавым віцэ-старшынёй картэсаў большасцю галасоў выбрана Далорэс Баруры (Пасіянарыя).

ЧЭХАСЛАВАЦКІ КАМІТЭТ ПА РЕАЛІЗАЦЫІ РАШЭННЯЎ МЮНХЕНСКАГА КАНФЕРЭНЦЫ

ПРАГА, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). На сумесным пасаджэнні чэхаславацкага ўрада і палітычнага савета прынята пастанова аб утварэнні спецыяльнага міністэрскага камітэта па рэалізацыі рашэнняў мюнхенскага канферэнцыі чатырох дзяржаў.

АДСТАЎКА МАРСКОГА МІНІСТРА АНГЛІІ

ЛОНДАН, 1 кастрычніка. (БЕЛТА). Як паведаміла агенства Рэйтэр, англійскі марскі міністр Даф Купер падаў у адстаўку. У сваім пісьме да галоўнага ўрада Чэмберлена Даф Купер прамая заявіў, што прычынай, пабуджаючай яго пайсці ў адстаўку, з'яўляецца «поўная відавочнасць зноўнай палітыкай, якую імпіраваў англійскаму ўраду выдзіць, і, відавочна, будзе прадаўжаць волю».

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ

У Цэнтральным Кітаі На шасце Лучжоу—Юньцзян у раёне Лояншань кітайская авіяцыя правяла выключна ўдальную баявую аперацыю супраць японскіх заважачыкаў.

КАЛГАСНЫ ЗАХАПЛІ СЮАНЬЧЭН

ХАНЬКОУ, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Агенства Сентрал Ньос паведамляе, што горад Сюаньчэнь (на паўночным захадзе ад Уху) заняты кітайскімі войскамі. Японскі гарнізон у гэтым горадзе стаяў амаль 10 месяцаў.

ПІСЬМО З ДАЛЁКАГА УСХОДУ

БАБРУЙСК. Да прызыву ў Чырвоную Армію Архіп Беляўскі працаваў рамшчыкам на Бабруйскім дрэваапрацоўным камбінаце. Цяпер ён — малодшы камандзір Н-скай авіяцыі на Далёкаўсходнім Фронце.

«З імем Сталіна на вуснах, — піша тав. Беляўскі, — мы ішлі на баявыя пазіцыі абараняць нашу радзіму, грамадзян абнаглеўшых японскімі самураімі. Наша часць атрымала заданне разграміць новыя падмаванні, якія ішлі да японцаў Свад залянае наша часць выканала з гонарам. Вораг не ўшоў ад нашых меткіх куляў.»

Я думаю, што ты рад, што твой друг — камасмолец — у радах слаўнай Арміі Далёкаўсходняга Чырвонасцяжнага Фронта біўся за нашу совецкую зямлю, за наша шчаслівае, раласнае жыццё Велай і памятай, што наша грамадзян — на момант замку! Працішы спакойна, мы ахоўваем нашу мірную працу.

Перад прыгаворам камасмолецам, стаханавцам і рабочым камбіната Твой друг Архіп БЕЛЯЎСКІ.

У ВІЦЕБСКИМ РАЁНЕ СЛАБА РЫХТУЮЦА ДА ПЕРАПІСУ НАСЕЛЬНІЦТВА

У Віцебскім раёне да гэтага часу не разгледжана масава-растлумачальная работа аб значэнні і задках перапісу насельніцтва.

3 жніўня на пасаджэнні прэзідыума райкамтэта райвыканкома быў наметаны рад мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да перапісу, але ні адно з іх не праведзена ў жыццё.

У раёне па правядзенню перапісу будзе працаваць каля 250 чалавек інструктараў, кантралёраў і іншых. Паволь-што зацверджана райвыканкомом зусім значная колькасць людзей.

ПРО ФСАЮ ЗЫ ДА ХХ-ГОДЗЯ ВЛКМ

Па ініцыятыве камасмольцаў мясцовага аўтамобільнага завода імя Сталіна па ўсёй краіне сярод савецкай моладзі разгарнуўся шырокі рух за дастойную сучасную ХХ гадавіну ВЛКМ вытворчымі падарункамі мадэляў-радыё.

Райком партыі навадня вясёлху справаздачу загадчыка райаддзела народна-гаспадарчага ўніку тав. Штофелю аб холдзе падрыхтоўкі да перапісу.

НОВЫ ЦЭХ ШКОЛЬНЫХ ПЕНАЛАЎ

Аўтамабілі ўключыліся ў перадавыя ініцыятыўнае спабодніцтва работы калектыву барысаўскага дрэваапрацоўчага завода імя Маладзевы Кожны пах, кожная брыгада рыхтуюцца сучасна новымі вытворчымі падарункамі.

900 тысяч пеналаў. Кожны дзень з вытворчасці выйдзе 3.000 штук. Да канца года новы цэх выпусціць 150 тыс. пеналаў.

НОВЫЯ МАДЭЛІ АДЗЕННЯ К СЕЗОНУ 1939 ГОДА

Швейныя прадпрыемствы рэспублікі (фабрыкі «Кастрычнік», «Сцяг індустрыялізацыі» і інш.) рыхтуюцца да пераходу па выроб адзення вясенне-летняга сезона 1939 года.

Дома мадэлі, мастакі-канструктары і прадстаўнікі гандаўных арганізацый. З 537 прадстаўленых мадэляў адзення адобрана і зацверджана 301.

Гастролі Віцебскага Велдзяржтэатра (памяшч. Велдзяржтэатра) 3 кастрычніка У ПУШЧАХ ПАЛЕССЯ

Кінозаста «Чырвоная зорка» ВОРАГІ Кінозаста «Парыжская Комаун» (ПІКА) ПРАФЕСАР МАМЛОК

Дзіцячы кінозаста «Навіны дня» «Навіны дня» 1 Журна Свабода, 2 Сталінскія клопаты, 3 Насарог.

Кінозаста «Чырвоная зорка» ДА 3 кастрычніка НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАКІ ФІЛЬМ ПА А. М. ГОРКАМУ

ВІЦЕБСКИ БЕЛДЗЯРЖТЭАТР КУПЛЯЕ СТАРЫННЫЯ РЭЧЫ: Гадзіннікі камінныя вялікія, хрустальныя люстры, шкельныя прыборы, хрустальныя графіны з рэмкам, караблі і т. д. для п'ес.

Великательные Соевые соусы ТРЕСТ «СОЮЗПРОМСОЛ» НАРКОМПРОСМА СССР

Кінозаста «Чырвоная зорка» ДА 3 кастрычніка НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАКІ ФІЛЬМ ПА А. М. ГОРКАМУ

ТРЕСТ ПАЛІВА «МЕНГАРТОП» ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА ПРАДПРЫЕМСТВА І УСТАНОУ Г. МЕНСКА, ЯНІЯ СНАБЖАЮЦА ПАЛІВАМ ПРАЗ МЕНГАРТОП, ШТО ІМ НЕАБХОДНА НА ПРАЦЯГУ КАСТРЫЧНІКА

ДА УВАГІ калгасай, соўгасай, зужтранспартных арганізацый, калгаснікаў і аднаасобнікаў. КОНСКИ ВОЛОС — ВЕЛМІ КАШТОУНАЯ СЫРАВІНА